

Запрашаем наведальцаў

30 студзеня 2021 г.

Дзень беларускай навукі

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Пазнавальная праграма "Разумнікі і разумніцы"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Насытка С.У.
Конкурс малюнкаў на снезе "Зімовыя фарбы"/Чэмпіят па настольных гульнях	9.55 - 10.40	Стадыён/ Кабінет №3	Насытка С.У., Кароза Т.У.
Мультурок "Неверагодныя адкрыцці"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Насытка С.У.
Лыжны крос/Спартландыя "Студзеньскія перамогі"	11.45 - 12.30	Стадыён/Спарт ыўная зала	Насытка С.У.
5 - 8 класы			
Прэзентацыя "Самыя галоўныя навуковыя адкрыцці 2020 года Беларусі"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Конкурс малюнкаў на снезе "Зімовыя фарбы"/Чэмпіят па настольных гульнях	9.55 - 10.40	Стадыён/ Кабінет №3	Насытка С.У., Кароза Т.У.
Лыжны крос/Спартландыя "Студзеньскія перамогі"	10.50 - 11.35	Стадыён/Спарт ыўная зала	Кірушына В.М.
Інтэлектуальная гульня "Што? Дзе? Калі?"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Кароза Т.У.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Лыжны крос/Спартландыя "Студзеньскія перамогі"	10.50 - 11.35	Стадыён/Спарт ыўная зала	Кірушына В.М.
Інтэлектуальная гульня "Што? Дзе? Калі?"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Кароза Т.У.